

*Усім, хто ёсць,  
Аб тых, каго няма,  
Маім нашчадкам –  
Вам кніга мая!*





*Уладзь Груца*

# З каханнем па жыцці

## Вершы і апавяданні



Мінск  
«Колорград»  
2021

УДК 821.161.3-821  
ББК84(4Бен)  
Г90

**ISBN 978-985-596-827-7**

© Груца У., 2021  
© Афармленне.  
ТАА «Колорград», 2021

# Вершы \_\_\_\_\_





\*\*\*

### ***Маёй бабулі Ключнік Анне***

Гады не сатруць мне  
Твой твар, твае рукі!  
У сэрцы нясу да цябе цеплыню –  
Ты мне даравала і Мару, і Веру,  
І зорных шляхоў вышыню!  
Твая дабрыня, твае набажэнства  
Не раз ратавала сям'ю!  
Жанчына з пяшчотнай усмешкай  
Анёлам прыйшла ты з Нябёс на Зямлю!

### ***Маёй Марыі***

Ты мне Суджана, Богам дадзена,  
Знічкай яснай у Лёс мой уплецена!  
Закружыліся з табой карагодам Жыцця,  
У Каханні плылі шчасцем кожнага дня!

Твой Суджаны

\*\*\*

## *Юлі і Мішу, маім самым дарагім*

Дзеці мае!  
Як мы доўга вас з Мамай чакалі,  
Нашы буслы да другіх прыляталі!  
А можа, капуста не тая была,  
І Мама ніяк вас знайсці не магла?  
Буслы прыляцелі, і капуста ўзышла,  
Дачушка ў хатку нашу прыйшла!  
І стала святлей ад камочка малога  
У хаце старэнькай, дзе халодна падлога!  
Сцярпелі ўсё, і яе мы паднялі,  
Ніякі хваробы яе не ўзялі.  
І брацік знайшоўся, а як жа – старалісь,  
Праз восем гадкоў мы яго атрымалі!  
Мы з Мамай старэлі, яны маладзелі,  
І выбрыкі іхні жыццёвы сцярпелі!  
Кожны лёсам сваім, шышкі сам набіваў,  
Усталі на ногі, ніхто не прапаў!  
Сышла наша Мама па зорнаму шляху,  
А нас яшчэ больш гэта ўсё згуртавала!  
Дзеці мае, я вас вельмі люблю,  
У хвалях жыццёвых вам шчасця хачу!



\*\*\*

## ***Маім сёстрам Валі і Галі***

Мае вы сястрычкі, ужо вы ў гадах,  
А дзяўчынкі з косамі стаіце ў вачах!  
Маленства ў Зарэчах, ля маленькай ракі  
У бацькавай хаце мы з вамі раслі!  
І дуб абгарэлы, і школа старая,  
І вёска з брукоўкай, такая малая!  
Здаецца, учора цялятку паілі,  
У радоўку кароўку мы з вамі вадзілі!  
Таўчонку з пячы ў абед даставалі,  
У вайну на Папоўцы з сябрамі гулялі...  
Як многа вады з той пары ўцякло:  
Бацькоў пахавалі, бабулькамі сталі!  
А сэрца заб'ецца, як у хату заходзім,  
Здаецца, мы дзецьмі па ёй яшчэ ходзім!

\*\*\*

Я рад, калі зара разгараецца,  
Я рад, калі сонца ўстае,  
Я рад, калі бліскавіцы,  
Я рад, калі снег ідзе,  
Я рад, калі дзеці здаровы,  
Я рад, што ў госці завуць,  
Я рад, што сёстры жывыя,  
Я рад, што збіраемся ў родны кут!  
Я рад, калі сябры ўспамінаюць,  
Я рад у сябе іх прыняць.  
Я рад першай кветцы пралескі,  
Я рад папараць-кветку шукаць.  
Я рад, калі мне зайздросцяць,  
Я рад, што магу ім добра пажадаць.  
Я рад у каміне агонь развесці,  
Я рад пад гітару спяваць.  
Я рад пагуляць па дубравах,  
Я рад, што магу вандраваць.  
Я рад бачыць буслаў у коле,  
Я рад назіраць далягляд,  
Я рад жаваронка спяванню,  
Я рад з каханнем спатканню,  
Я рад, што змог не абмінуць.  
Я рад, што здаровы прачнуўся,  
Я рад, што вочы расплюшчыў,  
Я рад Цудны Свет у сябе ўвабраць!

24.12.2020